

План работы вясенняй змены “Азбука здароўя”
 выхаваўча-аздараўленчага лагера дзённага знаходжання “Сузор’е”
 пры дзяржаўнай установе адукацыі
 “Гімназія № 36 г.Гомеля імя І.Мележа”

Дата	Час	Мерапрыемствы
23.03. 2026 “Дзень Вясны” “Знаё мцяся -гэта мы!”	8.00 – 8.30	Збор дзяцей. Ранішняя зарадка.
	8.30 – 9.00	Снеданне
	9.00 – 9.45	Адкрыццё лагернай змены “Азбука здароўя” Тэхніка бяспекі ў лагеры. Гутаркі па ПДР, па правілах паводзін падчас мерапрыемстваў, паходаў, экскурсій, у спартыўнай зале. Сустрэча з прадстаўніком Гомельскіх гарадскіх электрычных сетак Федарковай М.М. (па дамоўленасці). Гутарка “Невідзімка, якая можа быць небяспечная
	9.45 – 10.45	Прагулка –назірання “Следапыты вясны”
	10.45 – 11.30	Адкрыццё лагернай змены “Азбука здароўя”
	11.30-12.30	Спартыўная квэст-гульня “Вясенні перапалох”
	12.30 – 13.00	Абед
	13.00 – 14.45	Падрыхтоўка да сну. Пасляабедзенны дзённы сон (I атрад)
	13.00-13.45	Гутарка з прадстаўнікамі СППС “Мае эмоцыі і пачуцці. Што рабіць, калі я адчуваю сябе злым” (II атрад)
	13.45-14.45	Практычны занятак “Бяспека ў гарадской кватэры і грамадскіх мясцінах” (II атрад)
	14.45 – 15.00	Падвядзенне вынікаў дня
	15.00 – 15.15	Полудзень
	15.15-16.00	Прагулка на свежым паветры
	16.00	Адыход дзяцей дадому

24.03. 2026 “На хвалі бяспе кі”	8.00 – 8.30	Збор дзяцей. Ранішня зарадка
	8.30 – 9.00	Снеданне
	9.00 – 9.45	Інформ-дайджэст “Асцярожна: тонкі лёд!”
	9.00 – 9.45	Прагулка-экскурсія “Да нас прыйшла чараўніца Вясна!” (за межамі гімназіі) (I атрад)
	9.00- 11.30	Наведванне Гомельскай універсальнай бібліятэкі імя У.І. Леніна. Інтэрактыўнае мерапрыемства "Вясны цудоўныя матывы" (I атрад)
	9.45 – 10.45	Прагулка-экскурсія “Да нас прыйшла чараўніца Вясна!” (II атрад)
	10.45 – 12.30	Наведванне ф-ла №2 ДУ “Сетка публічных бібліятэк г. Гомеля. Экскурсія-гульня, прысвечаная беларускаму дзіцячаму фальклору “Ад калыханачкі да казачкі” (II атрад)
	11.30-12.30	Спартыўныя гульні (I атрад)
	12.30 – 13.00	Абед
	13.00 – 14.45	Падрыхтоўка да сну. Пасляабедзенны дзённы сон (I атрад)
	13.00 – 13.45	“Свая гульня: Вясна-красна” (II атрад)
	13.45 –14.45	Мастацкая майстэрня “Малюем вясну ” (нетрадыцыйныя тэхнікі: маляванне далонькамі, ватовымі палачкамі) (II атрад)
	14.45 – 15.00	Падвядзенне вынікаў дня
	15.00 – 15.15	Полудзень
	15.15 – 16.00	Прагулка на свежым паветры
16.00	Адыход дзяцей дадому	
25.03. 2026 “Мая асабіс тая бяспе ка”	8.00 – 8.30	Збор дзяцей. Ранішня зарадка
	8.30 – 9.00	Снеданне
	9.00 – 9.45	Віктарына “Што? Дзе?Адкуль? - Азбука бяспекі”

	9.45 – 10.45	Прагулка на свежым паветры “Вясенні марафон”(за межамі гімназіі)
	10.45 – 12.30	Наведванне кінатэатра “Кастрычнік”. Сустрэча з супрацоўнікамі МНС (I і II атрады)
	12.30 – 13.00	Абед
	13.00 –14.45	Падрыхтоўка да сну. Пасляабедзенны дзённы сон (I атрад)
	13.00 –13.45	Сустрэча з супрацоўнікам Гомельскага раённага аб’яднання АВВАД Самарыкавым Віталіем Леанідавічам (па дамоўленасці) (II атрад) (па дамоўленасці). Гутарка “Небяспека вадаёмаў вясной” (II атрад)
	13.45 – 14.45	Сустрэча з інспектарам па справах непаўналетніх Яруціч С.Ф. (па дамоўленасці). “Небяспека сеткі Інтэрнэт”
	14.45 – 15.00	Падвядзенне вынікаў дня
	15.00 – 15.15	Полудзень
	15.15 – 16.00	Прагулка на свежым паветры
	16.00	Адыход дзяцей дадому
26.03. 2026 “Чароўная вясна ”	8.00 – 8.30	Збор дзяцей. Ранішняя зарадка
	8.30 – 9.00	Снеданне
	9.00– 9.45	Сустрэча з супрацоўнікам УДАІ УУС Гомельскага аблвыканкама “Правілы паводзін на дарозе” (па дамоўленасці) Конкурсна-гульнявая праграма “Турнір знаўцаў дарожных правілаў” (I атрад)
	9.00 – 9.45	Прагулка –назіранне “Цудоўная вясна” (за межамі гімназіі) (II атрад)

	9.45 – 11.30	Наведванне Гомельскай універсальнай бібліятэкі імя У.І. Леніна. Майстар-клас па вырабе велікоднага сувеніра “Гняздзечка”(ІІ атрад)
	9.45 – 10.45	Конкурс малюнкаў на асфальце “Разнакаляровае дзяцінства” (І атрад)
	10.45 – 11.30	Гімназічная кіназала запрашае. Прагляд савецкіх мультфільмаў (І атрад)
	11.30 –12.30	Спартыўны квэст “У пошуках скарб”
	12.30 – 13.00	Абед
	13.00 –14.45	Падрыхтоўка да сну. Пасляабедзенны дзённы сон (І атрад)
	13.00 – 13.45	Наведванне ф-ла №2 ДУ “Сетка публічных бібліятэк г. Гомеля. Літаратурная сустрэча з Андрэем Мацвеенкам “Невымоўнае знаёмства з вялікім казачнікам” (ІІ атрад)
	13.45 – 14.45	Гульня – падарожжа “У пошуках вясны” (ІІ атрад)
	14.45 – 15.00	Падвядзенне вынікаў дня
	15.00 – 15.15	Полудзень
	15.15 – 16.00	Прагулка на свежым паветры
	16.00	Адыход дзяцей дадому
27.03. 2026 “Здар овым быць	8.00 – 8.30	Збор дзяцей. Ранішня зарадка
	8.30 – 9.00	Снеданне
	9.00 – 9.45	Закрыццё лагернай змены “Жылі мы ў лагеры так здорава!”

выдат на!”	9.45 – 10.45	Прагулка. Наведванне Кургана Славы ў парку “Фестывальны” (за межамі гімназіі)
	10.45 – 11.30	Караоке-батл “Угадай мелодыю”
	11.30 – 12.30	Спартыўная гульня-спаборніцтва “Здароўе-багацце на ўсе часы”
	12.30 – 13.00	Абед
	13.00 – 14.45	Падрыхтоўка да сну. Пасляабедзенны дзённы сон (I атрад)
	13.00 – 13.45	Хвілінка здароўя “Прафілактыка шкодных звычак”. Сустрэча з супрацоўнікамі ДУ “Гомельскі гарадскі цэнтр гігіены і эпідэміялогіі” (па дамоўленасці) (II атрад)
	13.45 – 14.45	Школьная бібліятэка запрашае ў госці! Гульня-падарожжа “Каралеўства добрых звычак” (II атрад)
	14.45 – 15.00	Падвядзенне вынікаў дня
	15.00 – 15.15	Полудзень
	15.15 – 16.00	Прагулка на свежым паветры
	16.00	Адыход дзяцей дадому